

2 НАДЗЁННАЕ САЦЫЯЛЬНЫЯ МЭТЫ СТАЛІЦЫ

Акцэнт на інвестыцыях і росце зарплаты

Строгае патрабаванне з кіраўнікоў Мінска будзе за выкананне прагнозных паказчыкаў па працаўладкаванні на новыя працоўныя месцы, росце зароботнай платы і прыцягненні прамых замежных інвестыцый. Пра гэта заявіла кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля КАЧАНОВА ўчора на аператыўнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме.

Як паведамляе БЕЛТА, Наталля Качанова акцэнтавала ўвагу на ролі кіраўнікоў адміністрацый раёнаў Мінска. «Усе пытанні, якія датычацца работы прадпрыемстваў і арганізацый, пытанні, ад якіх залежыць жыццё людзей на тэрыторыях, павінны вырашацца адказна і аператыўна, — сказала яна. — Прагнозные паказчыкі ў сталіцы павінны быць забяспечаны, варта распрацаваць для гэтага ўсе неабходныя захавы».

Наталля Качанова лічыць, што Мінск павінен

паказаць прыклад рэгіёнам краіны ў гэтай працы. Што да выканання ўстаноўленага задання па працаўладкаванні на нядаўна створаныя працоўныя месцы, то гэтым трэба ўшчыльную займацца і кіраўнікам адміністрацый, і кіраўнікам на месцах.

«Пастаўлена задача да 1 кастрычніка прыняць абноўлены Дэкрэт №3. Акцэнт пераносіцца на мясцовыя органы ўлады. Вы павінны адсачыць кожнага чалавека, скласці вывераныя спісы — прапануйце людзям працу,

дапамагайце ім з працаўладкаваннем», — сказала Наталля Качанова.

Мінску даведзена заданне дасягнуць у снежні ўзроўню сярэдняй зароботнай платы ў 1385 беларускіх рублёў. «Трэба не толькі выйсці ў снежні на гэты параметр, але і ўтрымаць яго», — падкрэсліла кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта.

Наталля Качанова таксама звярнула ўвагу на неабходнасць дашліфаваць парадак у Мінску. «Да ўтрымання тэрыторый у цэнтры сталіцы, як паказаў аб'езд, пытанні няма. Чаго не скажаш пра дваровыя тэрыторыі на ўскраінах, — канстатавала яна. — Усе, хто прыязджае ў Мінск, адзначаюць, што горад прыгожы і чысты. Але трэба парадак

дашліфаваць — ёсць праблемныя месцы».

Яна зрабіла акцэнт на аб'ектах незавершанага будаўніцтва. «Вазьміце сітуацыю на кантроль — пытанні трэба аператыўна вырашаць, зацягваць з гэтым нельга», — паставіла задачу Наталля Качанова. На яе думку, выкананне пастаўленых Мінску задач рэальнае — патэнцыял у сталіцы значны. «Пастаўлена задача — выконвайце, даводзьце да лагічнага завяршэння», — рэзюмавала кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады. І дадала, што ў краіне выбудоўваная нармальная, сур'ёзная праца па ўсёй вертыкалі.

Надзея ЮШКЕВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

Партнёры

Кругасветнае падарожжа за адзін дзень. Прыпынак — Беларусь

Як мы паказалі сябе на «ЭКСПА-2017»

У нядзелю на міжнароднай спецыялізаванай выстаўцы «ЭКСПА-2017» у Астане прайшоў Нацыянальны дзень Беларусі, паведамляе прэс-служба Савета Міністраў. Наша краіна прадстаўлена там нацыянальным павільёнам, яго наведвальнікі ў інтэрактыўнай форме могуць даведацца пра найноўшыя беларускія навукова-тэхнічныя распрацоўкі, а таксама пра перспектывы інвестыцыйных практы.

Як заявіў падчас свайго выступлення на афіцыйнай цырымоні адкрыцця Нацыянальнага дня Беларусі прэм'ер-міністр нашай краіны Андрэй Кабякоў, наш павільён наглядна дэманструе дасягненні краіны ў розных сферах. Тут госці могуць пазнаёміцца з дзейнасцю Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень». Акрамя гэтага, у нашым павільёне прадстаўлены ўвесь спектр машынабудаўнічай галіны айчыннай эканомікі. У прэзентацыях зроблены асаблівы ўпор на шырокае выкарыстанне ІТ-тэхналогій. Нацыянальны каларыт і самабытнасць нашай культуры адлюстраваны ў ільняных, скураных, керамічных і саламяных вырабах — у тым ліку ручной работы.

«Выстаўкі «ЭКСПА» — гэта ўнікальныя па сваёй сутнасці мерапрыемствы.

На іх дзяржавы наглядна дэманструюць дасягненні ў розных сферах, расказваюць пра нацыянальную культуру, традыцыі, гісторыю. У сваю чаргу наведвальнікі маюць выдатную магчымасць здзейсніць кругасветнае падарожжа за адзін дзень, убачыць на ўласныя вочы, якая разнастайная сусветная цывілізацыя, якая цудоўная наша планета. Канцэпцыя Нацыянальнага павільёна Беларусі пабудавана менавіта на гэтых ідэях», — падкрэсліў Андрэй Кабякоў.

Па словах прэм'ера, асноўная тэма ЭКСПА-2017 у Астане — «Энергія будучыні» — вельмі актуальная для ўсёй Зямлі. Ён звярнуў увагу, што Беларусь, як і многія іншыя ўдзельнікі «ЭКСПА», выбудоўвае сваю энергетычную палітыку такім чынам, каб не дапусціць негатыўнага ўплыву знешніх фактараў на развіццё краіны. «У Беларусі на змену традыцыйным газу, драўніне і вугалю паступова прыходзяць такія крыніцы энергіі, як вецер, сонца, біяпаліва. Мы развіваем мірны атам, будзем у сабе атамную электрастанцыю, якая стане адной з самых сучасных і бяспечных АЭС у свеце. Перакананы, што толькі сумеснымі намаганнямі мы зможам захаваць прыродны патэнцыял нашай планеты, забяспечыць даступнасць энергіі будучыні для новых пакаленняў», — адзначыў Андрэй Кабякоў.



Фота БЕЛТА

Падчас візіту ў Казахстан кіраўнік беларускага ўрада сустрэўся са сваім калегам — прэм'ер-міністрам Рэспублікі Казахстан Бактыжанам Сагінтаевым. На працягу сустрэчы былі абмеркаваны актуальныя пытанні як двухбаковага супрацоўніцтва, так і ўзаемадзеяння ў рамках інтэграцыйных аб'яднанняў. Бактыжан Сагінтаеў сярод іншага паведаміў, што распачата актыўная падрыхтоўка візіту прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева ў Мінск. Даты пакуль узгадняюцца, арыенціроўчана гэта можа адбыцца ў канцы лістапада.

Кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Казахстана прынялі ўдзел у адкрыцці выстаўкі «Made in Belarus. Astana» і работы беларуска-казахстанскага бізнес-форуму.

Надзея ЮШКЕВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ



Каралева Брытаніі Лізавета II збіраецца на пенсію?



Брытанская каралева Лізавета II, якой сёлета споўніўся 91 год, праз чатыры гады збіраецца адмовіцца ад трона і перадаць карону свайму сыну прынцу Чарльзу. Пра гэта паведаміла газета The Mirror са спасылкай на свае крыніцы ў Букінгемскім палацы.

Выданне сцвярджае, што каралева ўжо паведаміла пра свае планы блізкаму акружэнню. Акрамя гэтага, ужо запушчана працэдура падрыхтоўкі неабходных дакументаў для змены манарха.

«Я размаўляў з некалькімі высокапастаўленымі прыдворнымі, якія ясна далі зразумець, што падрыхтоўка да перадачы кароны прасоўваецца наперад», — сказаў у каментарыі Daily Mail афіцыйны прадстаўнік каралевы Роберт Джобсан. Іншая крыніца ў Букінгемскім палацы паведаміла, што «яе вялікасць памятае пра свой узрост і хоча пераканацца, што, калі надыдзе час, перадача кароны будзе спакойнай».

Каралева Лізавета II узышла на трон у 1952 годзе.

Сотні палякаў выйшлі на акцыю пратэсту супраць маштабнага высякання дрэў у Белавежскай пушчы

Гэта быў іх адказ ураду, які вырашыў правесці ў старажытным лесе нарыхтоўкі драўніны, піша Associated Press.

Белавежская пушча занесеная ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, паколькі з'яўляецца адным з апошніх першабытных лясоў Еўропы. Польскі ўрад вырашыў правесці ў пушчы лесанарыхтоўкі. Ён тлумачыць гэта барацьбой з жуком-караедам. Улады запэўніваюць, што ўсе дзеянні ў Белавежскай пушчы маюць выключна ахоўны характар. Тым не менш Еўрапейскі суд яшчэ ў ліпені паставіў неадкладна спыніць высяканне дрэў. Але ўлады краіны парушылі прадпісанне. Экалагі ЕС выступаюць супраць лесанарыхтовак.

У нядзелю да польскіх актывістаў далучыліся экалагі з Германіі, Нідэрландаў, Чэхіі і іншых краін Еўропы, каб супрацьстаяць таму, што яны лічаць разбурэннем унікальнага прыроднага ўчастка.

Раней паведамлялася, што польскі ўрад можа запатрабаваць ад Еўрапейскай камісіі 2,5 млрд еўра кампенсацыі, калі Брусель будзе працягваць настойваць на спыненні высякання дрэў у Белавежскай пушчы.

Ад паводак і апоўзняў у Непале загінулі 70 чалавек

У Непале расце колькасць загінулых ад паводак і апоўзняў, да якіх прывялі ліўні, што працягваюцца апошнія тры дні.

Паводле апошніх даных, наступствы прыроднай стыхіі забралі жыцці 70 чалавек, інфармуе ТАСС са спасылкай на Рэйтэр. Стыхія закланула каля 100 тысяч непальцаў. У паўднёвых частках краіны свае дамы пакінулі каля 50 тыс. чалавек, цяпер яны размешчаны ў школах і адміністрацыйных будынках. Выратавальныя каманды дапамагаюць заблакаваным людзям на дахах дамоў. Улады не выключаюць, што колькасць загінулых і пацярпелых будзе павялічвацца.

15 жніўня 2017 г. **ЗВЯЗДА**

Тры пытанні да ўлады

І пра хлеб, і пра відовішчы

«Звязда» пацікавілася поспехамі развіцця Кіраўскага раёна



Кіраўскі раён сёлета стаў першым «тысячнікам» у Магілёўскай вобласці па намалоце і перавозцы збожжа ад камбайнаў. Высокі вынік паказалі экіпаж адкрытага акцыянернага таварыства «Рассвет имени К. П. Орловского» ў складзе старшага камбайнера Івана Салановіча

і камбайнера Івана Багеля, а таксама кіроўцы гэтай жа гаспадаркі Аляксандр Бабіч і Генадзь Гукіў. Наогул сельскагаспадарчая галіна ў раёне развіваецца дастаткова імкліва. А яшчэ менавіта на тэрыторыі Кіраўшчыны вядзецца аднаўленне аднаго з унікальных палацава-паркавых комплексаў Беларусі. Спецыялісты ставяць яго на адзін узровень з Нясвіжскім і Мірскім замкамі. Больш падрабязна на гэтыя тэмы «Звязда» пагутарыла з кіраўніком раённай ўлады Аляксандрам БУТАРАВЫМ.

— У апошнія гады Кіраўскі раён паказвае добрыя вынікі работы сельскагаспадарчай галіны. Сёлетні, здаецца, не выключэнне?

— Так. І тэмпы жніва, дзе добрыя вынікі паказалі камбайнеры і кіроўцы таварыства «Рассвет имени К. П. Орловского», — прамое таму пацвярджэнне. Па стане на 14 жніўня раён з'яўляецца лідарам у Магілёўскай вобласці па тэмпе ўборкі збожжавых і зернебабовых. Убрана 46,6 тысячы тон (70%) пры ўраджайнасці 37,2 ц/га (сярэднеабласны — 35 ц/га). Кіраўскі раён утрымлівае лідзіруючыя пазіцыі ў вобласці па вытворчасці малака (за 7 месяцаў з пачатку года выраблена 31,5 тысячы тон), сярэднесутачных прыбаўленнях буйной рагатай жывёлы (589 грамаў), узнаўленні статка. Годныя вынікі ёсць і ў раслінаводстве.

— Як у Кіраўскім раёне ідуць справы па рэканструкцыі ў кожнай сельскагаспадарчай арганізацыі малочнатаварных фермаў? Ці ёсць эканамічны эфект ад новых жывёлагадоўчых аб'ектаў?

— У кожнай сельскагаспадарчай арганізацыі раёна праведзена мадэрнізацыя малочнатаварных фермаў, пабудавана 8 радзільных аддзяленняў з цэхам сухастойных кароў, узведзена чатыры ў вядзюцца работа па рэканструкцыі сямі прафілакторыяў для ўтрымання маладняку буйной рагатай жывёлы ў індывідуальных станках. Набыта 12 пастэрызатараў малака. Ва ўсіх сельскагаспадарчых арганізацыях ёсць кормараздатчыкі-мяшалнікі, працуе 8 станцый дакорму з выкарыстаннем грануляваных высокабялковых кармоў прамысловай вытворчасці. Сёлета пачата будаўніцтва малочнатаварнай фермы на 768 жывёламесцаў у адкрытым акцыянерным таварыстве «Рассвет имени К. П. Орловского». Эфектыўнасць вытворчасці малака на малочнатаварных фермах, абсталяваных даільнымі заламі, складае 96%. Рэнтабельнасць галіны жывёлагадоўлі за 6 месяцаў з пачатку года склала 13,1% — гэта плюс 7,3 працэнтных пункта да аналагічнага перыяду мінулага года. Сёлета ўдзі на карову плануем атрымаць больш за 6000 кілаграмаў, сярэднесутачныя прыбаўленні ў вазе буйной рагатай жывёлы — 700 грамаў.

— На тэрыторыі Кіраўскага раёна вядуцца рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы помніка архітэктуры XVIII—XIX стагоддзяў Жыліцкага палацава-паркавага ансамбля. Што ўжо зроблена на аб'екце і якія перспектывы?

— Жыліцкі палац — гэта наш гонар, і ён на праве з'яўляецца «архітэктурнай жамчужынай» не толькі Магілёўскай вобласці, але і краіны. Нагадаю, што рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы пачаліся ў 2009 годзе. Фінансаванне аб'екта ажыццяўляецца са сродкаў дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы і абласнога бюджэту. Але мы былі б вельмі ўдзячныя спонсарам, калі б і яны прынялі ўдзел у фінансаванні работ. Гэта дало б магчымасць хутчэй давесці справу да канца, каб турысты ўбачылі гэты ўнікальны комплекс ва ўсёй красе. **Тыя, каму не абыхавая гісторыя роднай краіны і хто жадае ўнесці ўклад у аднаўленне Жыліцкага палаца, могуць скарыстацца дабрачынным рахункам устаноў культуры «Жыліцкі гістарычны комплекс-музей» 3642108762277 ААТ «АСБ Беларусбанк», філіял №703, г. Бабруйск.**

Рэстаўрацыйныя работы на аб'екце праводзяцца паступова. Першая чарга, дзе сёння знаходзіцца «Дзіцячая школа мастацтваў», уведзена ў эксплуатацыю 29 жніўня 2011 года. Першы этап другой чаргі, падчас якой быў адноўлены паўднёвы бакавы флігель (сёння тут размяшчаецца музей), уведзены ў эксплуатацыю 20 лістапада 2013 года. Цяпер вядуцца рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы трэцяй чаргі — галоўнага корпуса і часткі паўночнага крыла пад музей, карцінную галерэю, бібліятэку і інтэр'еры галоўнага корпуса. На сённяшні дзень выканана частковае ўзмацненне падмурка, зроблена атынкаўка фасада і ўнутраных памяшканняў, устаноўлены вокны, ацяпляльныя сістэмы, праведзены іншыя работы. Чацвёртая чарга праекта прадугледжвае аднаўленне парку і воднай сістэмы. Упэўнены, што пасля завяршэння ўсіх рэстаўрацыйных работ Жыліцкі палац стане сапраўднай турыстычнай «іскрынкай» і адным з найбольш папулярных у краіне турыстычных аб'ектаў.

Нэлі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by